

іншага твора (або яго часткі, фрагмента, эпізода), гам, практикаванняў, эцидаў, тэхнічна складанага пасажу, гукаў высокага рэгістра з наступным разборам іх асаблівасцей і адпаведнымі каментарыямі і рэкамендацыямі;

2) апрабацыя падрыхтаванага мастацкага рэпертуару ў выглядзе своеасблівага «міні-канцэрта», дзе галоўная ўвага была б засяроджана на раскрыціі музычнага вобраза, эмацыйнальна-псіхічнай сабранасці і сцэнічна-артыстычнай свабоды;

3) наведванне з выкладчыкам канцэртных выступленняў калег, навучэнцаў іх класаў, прафесійных артыстаў, аркестравых калектываў і г. д. з абавязковым наступным разборам і рэцензаваннем пачутых твораў выкладчыкам і навучэнцамі;

4) зворт да аўдыш-, відэа- і грамафонных записаў у час развучвання твора.

Зяленін В.М.,
профессар

РАЗВІЦЦЁ ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАЎ У ПРАЦЭСЕ АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНЫХ ЗАНЯТКАЎ ПА СПЕЦДЫСЦЫПЛІНЕ

Самастойныя заняткі з'яўляюцца най-важнейшым звязком у справе падрыхтоўкі любога спецыяліста і асабліва музыканта. Для таго, каб самастойныя заняткі давалі максімум эфектунасці, педагог павінен пазнаёміць студэнта з асноўнымі способамі іх арганізацыі, з мэтадамі работы. Правільна арганізаваныя, яны могуць быць цудоўнай глебай для развіція творчых здольнасцей. Трэба адзначыць, што вялікую роллю ў гэтым адыгрываюць падбор заданий і якасць іх выканання.

Фантазія і вынаходлівасць удасканальваюцца пры стварэнні розных варыянтаў практикавання, якія неабходны пры тэхнічнай работе. Яны могуць быць накіраваны альбо на спрашчэнне задачы (падзел фрагмента на асобныя часткі і іх варыятыўныя працяроўкі, удасканаленне

дзеяння кожнай рукі паасобку і г.д.), альбо, наадварот, на розныя ўскладненні задачы з мэтаю надаць выкананню пёўны запас трываласці. Такая работа патрабуе напружанай мысліцельнай дзеянасці. М. Растроновіч зазначаў, што пасля адной галіны заняткай у яго стамляюцца не руکі, а і цела. Займаючыся такім чынам, студэнт, неіриметна для самога сябе, развівае і такія творчыя здольнасці, як пластычнасць у выбары мэт і тактыка іх дасягнення.

Пры работе над мастацкай, вобразнай сферай музычнага твора, акрамя фантазіі, паспяхова развіваюцца інтуіцыя і імправізацийнасць. Усваю чаргу, момант імправізацыі паскарае пазнавальны працэс. Ён узбагачае творчасць па метаду «спроб і памылак». Трэба арыентаваць студэнтаў на мэтанакіраваны пошук. Ф. Феліні гаварыў: «Нават тады, калі будзе знайдзены «вычарнальны» на сённяшні дзень варыянт, неабходна працягваць пошук. Неабходна быць верным ідэі твора, дапамагчы гэтай ідэі развівацца вольна і натуральна». Д. Ойстрак часта працаваў такім чынам: у час заняткай запісваў на магнітафон усе магчымыя варыянты выканання аднаго фрагмента, увечары праслушоўваў іх і адбіраў найбольш адпаведны яго выканальніцкай канцепцыі.

Стымулам для развіція мастацкага ўяўлення выканаўцы з'яўляюцца імкненіе пранікнуць у сутнасць аўтарскіх тэмпавых і тэкстовых рэмарак. Напрыклад, ва ўдакладняючыя характеристыкі тэмпу: *Lento doloroso* - павольна, журботна (Э. Грыг); *Allegro apperto* - радасна, адкрыта (В. Монарт); тэрмін *sognando* - летуцenna, як бы ў сне; *freddo* - холадна, раўнадушна (С. Прокоф'еў).

Развіццё слыху і ўнутраных слыхавых уяўленняў -- таксама важныя задачы, вырашэнню якіх трэба надаваць шмат увагі ў сваёй самастойнай работе. Французскі мэтадыст Вілемс адзначаў, што кепскія музыканты не ўмеюць чуць тое, што іграюць, пасрэдніяя маглі быт, але не слухаюць, сярэдніяя чуюць тое, што яны сыграі, і толькі добрыя чуюць тое, што яны збираюцца іграць і як яны гэта іграюць. Такім чынам, музыкант, у якога развіты ўнутраны слых, здольны выклікаць

сваё слыхавыя ўяўлэнні і слыхам кантраляваць сваё выкананне. Ён можа ставіць перад сабою высокія мастацкія мэты і адэкватна іх увасабляць. Дзеля гэтага выканануца ў працэсе самастойных заняткаў павінен развіваць «мнагамерны слых», здольнасць рэагаваць не толькі на гукавышынныя змены, але і на дынаміку, тэмбр, рытм, якасць і працягласць гучання. Для выхавання ўнутранага слыху найлепшым з'яўляецца вывучванне музычных твораў на памяць без інструмента. Г.Гінзбург зазначыў, што менавіта такім чынам развіваюцца таксама музычнае ўяўленне і выканальніцкая воля. Выканальніцкія рэдакцыі, зробленыя студэнтам без выкарыстання інструмента, дапамагаюць ўдасканальванню гэтых якасцей. Уменне ўнутрана, у думках, агучваць твор дае магчымасць будаваць выканальніцкі план твора, ствараць «ідэальны» гукавы образ, да якога трэба імкнуцца ў реальным увасабленні.

На заканчэнні трэба падкрэсліць, што пры ўмовах правільнай арыентацыі заняткаў і дасягненні паставленай мэты развіваюча і замацоўваюча, як быццам самі па сабе, інтэлектуальная навыкі, творчы падыход да сваёй дзейнасці.

Смірнова І.А.,
ст.выкладчык

ВЫКАНАЛЬНІЦКІ АНАЛІЗ МУЗЫЧНЫХ ТВОРАЎ ЯК СРОДАК АКТЫВІЗАЦЫІ ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

У апгрэдзеніс ад прасторавых мастацтваў (архітэктуры, дойлідства, жывапісу і г.д.) музыка ёсьць мастацтва часавас, якое адлюстроўвае речыснасць у гукавых мастацкіх вобразах. Музычны твор існуе адначасова нібы ў двух вымірэннях: аб'ектыўна -- у выглядзе нотнага запісу, суб'ектыўна -- у час выканання, калі набывае сваё реальнасць гучанне, сваё грамадскас быццё. Гэта асаблівасць музыкі закладзена ў яе прыродз, у дыялекстычным адзінстве музычнага твора і яго выканання.

Праблемы выканальніцкага майстэрства заўсёды знаходзіліся ў цэнтры ўагі тэарэтыкаў выканальніцтва і металыстаў, чые работы былі прысвечаны галоўным чынам вывучэнню асобных аспектаў, якія маюць прымес ці ўскоснае дачыненне да працэсу фарміравання музыкантаў. Што датычыцца методыкі выканальніцкага майстэрства, дык яна практычна нераспрацаваная. Даўёдка не ва ўсіх ВНУ чытаеца спецкурс па тэорыі і гісторыі музычнага выканальніцтва. Няма і спецыяльнай літаратуры па гэтым пытанні. Між тым выканальніцкі аналіз -- неабходны і надзвычай важны этап работы над засвяшчэннем музычнага твора, на якім фарміруеца яго выканальніцкая канцепцыя і намічающа шляхі яе рэалізацыі.

Вывучэнне музычнага твору як мастацкага цэлага мае сваёй перадумовай веданне і аналіз цэлага шэрагу пытанняў. Гэта пытанні стылю, музычнай формы, вобразнага зместу, інтэрпрэтацыі, тэхнікі; аналіз гармоніі, поліфаніі, фактуры, аплікатуры і гэтак далей. Адным словам, выканальніцкі аналіз з'яўляецца тым спецыфічным відам дзейнасці, у якім інтэнсіўна ўзаемадзейнічають задума і ўвасабленне, дзе неабходна гаварыць пра ўсё: пра тое, што выканваеца, пра выкананне, пра выканануцу, альбо іншымі словамі, пра эпоху, пра творчасць, пра трактоўку.

Прыступаючы да работы над музычным творам, зручней за ўсё пачаць з аналізу стылёвых з'яў, грамадска-гістарычных умоў эпохі яго стварэння як тыповых вылучальных рысаў творчага мыслення дадзенай эпохі, што прайяўляючыся не толькі ў музыцы, але і ва ўсіх іншых відах мастацтва. Ацэнка эпохі ўключае ў сябе вывучэнне грамадскіх працэсаў, ідэй і мастацкіх стыляў перыяду фарміравання светапогляду кампазітара і стварэння данага твора, а таксама нацыянальных адметнасцей, што знайшли ў ім свой адбітак. Разглядаеца ўзасmacувязь эвалюцый светапогляду і творчага стылю, кола вобразаў аўтара, асаблівасці яго творчага працэсу, гісторыя стварэння твора і г.д.. Улічваючы магчымыя адрозненні і інструментарыя мінулай і сучаснай эпох, асаблівасці выканальніцкага стылю, у тым